

У ПАНСКАИ ПОЛЬШЧЫ.

Красавія сутычка.

13 красавіка адбылася ў Варшаве вялікая дэмантрацыя бесправоўных. Кардон коннай паліцыі перапыніў дэмантрацыю, калі апошняя падыхаўла да міністэрства працы. Намік паліцый і бесправоўныі здарыліся бойкі, у выніку якіх паразена шмат бесправоўных і 5 паліцейскіх.

Заахвочванне забойца.

Міністэр унутраных спраў абвясціў загад, у якім ён заахвочвае паліцыйскую ўладу да больш рашчай барацьбы в «парушэннем вулічнага парадку» (читай: «дэмантрацыям бесправоўных»).

Паліцейскім камісарам, якія да гэтай пары добра сорайляліся са сваімі абавязкамі, выказана ў загадзе падзея.

Генэралы спудзіліся.

20 польскіх генэралаў якія падалі ў газеты суд скаргу на маршала Пілсудзкага ў просьбай прыцягнуць яго да судовае адказнасці, барацьбы зноў прослыбу навед. Гэта выявіла разглядаецца ў Варшаве, як вялікая перамога польскіх адвокатаў. Выключчыненем выявіліца, што толькі генэралы Кілінскі і Гемпель, якія ўсіх яшчэ прыцягнулі Пілсудзкага да судовай адказнасці.

Белыя навольнікі.

Міністэрства працы атрымала вестку, што некалькі тысяч польскіх бесправоўных, якія паехалі вядоўна на сельска-гаспадарчую працу ў Нямеччыну, засталіся ў Гданьску. Нямечкія ашварнікі адмовілі иміх прыніць, бо яны зрабілі адбор і прынялі толькі самых здаровых і маладых. Рэшта рабочых гіше на польска-нямечкай граніцы з голаду.

Агульны зъезд настаўнікаў.

У выявіку ў 4 міжнародным зъездам настаўнікаў, які адбываецца ў Рыме 20 красавіка г.г., у Варшаве адчыніўся ўсяпольскі зъезд настаўнікаў зъезда выбару дэлегатаў на міжнародны зъезд.

Пісьмавым выявіліца факт, што міністр асьветы Ст. Грабскі зазнаў зъеву адбываць свое пасяджаніні ў памяшканні дэлжнага педагогічнага інстытуту, бо ён уважае міжнародны зъезд настаўнікаў за чиста партыйны зъезд.

Пасяджаніні дэлегатаў адбываюцца ў прыватнай залі.

Павялічэнне тэлеграфнага тарыфу.

Міністэрства пошты і тэлеграфу павялічыла тарыф на замежны тэлекрафы на 12 процентаў.

Павялічэнне тарыфу датычыцца на

толькі тэлеграмаў, якія падыхаўцаў з загрэблі ў Польшчу і назадварот, але і тэлеграмаў, якія пракаходзяць транзітам праз Польшчу.

Паветрама катастрофа.

На вайсковы аэрапорце ў Торуне адбылася 13-га красавіка паветрамі катастрофа. З вышыні некалькіх сотняў метраў зваліўся вайсковы аэрапорт «Полессе XV» і разлічыўся на кавалкі.

Два афішэры-лётчыкі забыты.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

Уласнікі ўсіх кіно-тэатраў у Львове абвясцілі 13 красавіка г.г. забастоўку. Прывчыні забастоўкі — высокія падаткі, якія наложылі Львовскі магістрат на блесці. Найбільш церпіць ад забастоўкі служачкі тэатраў, бо ад моманта забытасці забастоўкі ўсе адміністрацыйныя і тэхнічныя персанал кіно-тэатраў лічыцца звольненым.

Забастоўка кінематографаў.

</div

У Саюзных Рэспубліках.

У чырвонай Украіне.
Украінізацый апарату.

ХАРКАЎ, 11-IV. На Украіне паштова тэлеграфная ўстановы украінізаваны амаль найлепш за ўсё ўстановы, якія адсталі ад агульнага плану Украінізацыі.

Установы Наркампашталаю маюць у складзе сваіх супрацоўнікоў 55 проц., якія добра і сяродня ведаюць украінскую мову; цэнтральная паштова-тэлеграфная кантара мае ў сваім складзе 619 супрацоўнікоў, у якіх 93 проц. добра і сяродня ведаюць мову.

Зусім слаба ўкраінізованы апараты фабрык і заводоў. Пры праверцы ведаў па ўкраінскай мове на 6 харкаўскіх фабрыках выйўлены, што на некаторых фабрыках («Чырвона Нітка») ніякі ніводнага супрацоўніка, які-б ведаў украінскую мову.

Управа камунальнае гаспадаркі пад-п'ярдзіла і ухваліла пастанову, каб на службу ва ўстановы камунальнае гаспадаркі прымаліся такія супрацоўнікі, якія на ведаюць украінскую мову.

Адшуканы залежы вугалю калія Харкава.

ХАРКАЎ, 13-IV. Калія гораду Багадухава за 70 вёрст ад Харкава на глыбіні 10-12 сажніў знойдзены залежы вугалю. Вугалю, які знаходзіцца блізка ад Харкава, дасць выгады при эксплатаціі, а нязначная глыбіня патрабуе мала сродку на распрацоўку. Горная ўправа ВСНГ Украіны даручыла геалегічнаму аддзелу выявіць усе папірэднія даныя аб знойдзеных залежах вугалю. Калі гэтые даныя будуть добрымі, дык багадухаўскі вугал адграе вялізарную ролю ў развіціі харкаўскага прымесловага раёну.

Вучоныя УССР не паедуць на навуковы змігранці зъезд у Празе.

КІЕУ, 13-IV. «Украінскі акадэмічны камітэт» у Празе наладжвае ўсё-украінскі навуковы зъезд. Вучоныя савецкае Украіны глядзяць на ідею склікання ўкраінскага навуковага зъезду у Празе адмоўна.

У Харкаве на сходзе ў Доме Вучоных выдатныя ўкраінскія акадэмікі і прафесары заявілі, што склік зъезду ў Празе мае палітычныя мэты. «Чахаславацкі ўрад», —зазначы акаадемік Грушевскі, —які даў згоду склікаць зъезд, адною рукою вядзе палітыку ўзманенія Украінскіх меншасці Чехаславакіі і звычайнай Украінскай культуры ў Прыкарпацкай Русі, а другою склікае готы зъезд, каб пакіраваць яго прыці Савецкае Украіны».

Сход вучоных адназгодна ўхваліў адмовіцу ад узделе ў зъездае, въявінувшись в залікам да вучоных Валыні, Холмшчыны, Галіці, Прыкарпаты і іншых украінскіх земляў ажыццяўляць навуковую працу пад тымі лёзунгамі, якімі кіруеца навуковая праца на вольнай Савецкай Украіне.

У Аўстрію едзе дэлегацыя рабочае моладзі СССР.

МАСКВА. 24-25 красавіка на маскоўскай канферэнцыі рабочае моладзі будуць абрэзены выбары 4-х дэлегатаў моладзі для падарожжа ў Аўстрію. Такія ж канферэнцыі адбудуцца ў Ленінградзе, Гданіса-Вильнісіску, Ніжнім Ноўгарадзе, на Урале, Каўказе і Украіне. Усяго па СССР будзе абрацца 18 дэлегатаў рабочае моладзі.

Запросіны ў СССР загранічных дэлегацый рабочае моладзі.

МАСКВА, 14-IV. ЦК Усेलкім запрашае рабочую моладзь ўсіх краёў прыслать сваіх дэлегатаў у СССР, каб яны азнаёміліся з працою і побытам рабочае моладзі ў СССР.

Усесаюзная культнарада.

МАСКВА. 14 красавіка адчынілася ўсесаюзная культнарада.

Старшыня УЦСПС т. Томскі ў дакладзе аб кульптуры прафсаюзаў у сучасных умовах назначыў: «Прафсаюзныя арганізацыі маюць асабліва

ўдарную задачу штодня бяз лішніх крикай культуры ўздымыць рабочую класу, культурна абслугоўваць, як высокую-культурнага, так і адсталага рабочага. Патрэбна больш жывое творчыццё, чымся было да гэтага часу».

У Пойночна-Захадній вобласці.

(Ад уласнага кафэспандэнта).

Развіціць с. г. кааперацыі ў Ленінградскай губ.

За апошні час шпарка пасунулася справа ў Ленінградскай губ. па аўтаданню насельніцтва ў вытворчыя каламэрціўныя таварысты.

У сакавіку м-цы ў губерні Савецкай з'яўлялася 56 сельска-гасп. каапераціўна.

Да паліту Амундсена.

Аэрадром і агар для дырыжабля ў Троціку прац некалькі дзён будзе заканчавы.

У Осло выяжджае ў якасці пілата прафсаюзы Шабиці для праводзіць дырыжабль Шебіці для праводзіць дырыжабль

У гэтым годзе па вуліцах будзе ўстаноўлена 150 гучнагаварыцеляў, галоўным чынам 15 і 20 красавіка. Кіруе дырыжаблем пілак Умберто Нобіле.

На Шпіцбергена Амундсена будуть спра-візідзіцы звыш 100 амерыканскіх і ўзрэпейскіх журналістаў.

Дэяркаўнае Выдаведства выдае спэцыяльную брошурку аб палёце Амундсена на пойночную канадскую зямлю.

Нагрыцянскі тэатр у Ленінградзе.

У Ленінград прыяжджае на 12 гастролей вядомая апэретачная трупа награу, «Сам Вудзінг», якая цяпер гастролюе ў Маскве.

НА МЯСЦОХ.

Наплыў бяспрытульных у Крым.

СІМФЕРОПАЛЬ, 14-IV. У Крыме наглядаецца наплыў бяспрытульных дэлдзяц, якіх прысягаюць цэллю да-двор'е і курортнае ажыўленне. Бяспрытульнасць сарад дэлдзяц мясоўнага жыжарства амаль што вынішчана.

Каб прытасаваць бяспрытульных да вытворческіх працы, адчыненіца трох сельска-гаспадарчых калёній.

Якое чакаць пагоды.

ЛЕНІНГРАД, 14-IV. Прафсаор гайдзінне геафізічнай аборэваторыі Мультаноўскі паведамляе: трох чверці сямнога кулі ахолены перыядам буйных ваганьняў тэмпературы, што затримлівае надходжэніе ціпца. Хутка темпаратура ў Ленінградзе, у Паўночна-Захаднай вобласці і ў цэнтры СССР узінімечца да вышэй нуля, але ўсё ж пёллагі на-двор'е чакаць нельга: будучы толькі ка-раткі асобынны перыяд ціпца. У май-

сяреднія тэмпература, не перавышаюць 9 градусаў ціпца. З 25-га мая трох чакаць звроту халадоу. Халады будзут кароткімі, але могуць выклікаць взначнае вінішэнне тэмпературы, што туманыца бурамі, якія праходзяць па асіні.

Наставніцы на чале нізовых савецкіх органаў.

ТУЛА, 14-IV. Сяляне Лакачаўскага раёну абразі старшынёю раёнаўнага сельскага савету настаўніцу Архангельскую. У вёсцы Междверакова настаўніца Глаголева абрана старшынёю раёновай камісіі сельсавету.

Шторы на Чорным моры.

НОВАРАСЕЙСК, 13-IV. На Чорным моры адбыўся вілікі шторы. На ўзбярэжжа выкінута некалькі катаю і пасарусных суднаў. На ўзбярэжжы каменныя вінішэнія паруснае судно «Галатас».

Пакараныне прэвадыроў паўстання ў грэцкім войску.

АТЭНЫ, 14-IV. Надзвычайны вайсковы суд у Атэнах засудзіў двух начальнікаў паўстанціў у Салоніках вайсковых частыц да кары съмерцю.

7 іншых авінавацаных засуджаны да вінішэнія на розны час.

Кампанія распаўсюджаньня газэты

«САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ»

(3 20-га Сакавіка па 5-ае МАЯ 1926 г.).

Кому няможна заставацца без газэты „Савецкая Беларусь“?

На гэта запытанне я сразу адказваю: «Настаўніку няможна заставацца без газэты „Савецкая Беларусь“. Хо-то настаўнікаў вядзее плянава пазашкольную працу, той павіені ў гэтым перыядзе. У сучасны момант мне прыходзіцца быць адказным сквартаром Ст.-Максімавіцкай ячайкі Мопр’у. Увесі матар’ял адносна гэтай арганізацыі я бяру ў газэце „Савецкая Беларусь“. Па нашай газэце мы разбираем міжнародныя становішчы дзяржаў, дзе бачым той отрашэнны ўцік, які першыць працоўнага ўсяго савету. Гэтыя грунт дае магчымасць весьці да-лешную працу ячайкі, якая наименіца дэльце галіны ведаў — палітыка і сельская гаспадарка. Даўчыні ўзімікі «Беларуская Вёска» в выданнем «Плуг», можна съемна пачынаць пра-

цу сярод вясковай моладзі, адказава-чы на нее запікаўленасць. Калі мне неабходна было даць спра-ваводчу аб працы ячайкі свайму РВК, дык у канцы я ўказаў ту выданы, якімі карыстаюся — газеты «Сав. Бел.» і «Бел. Вёска», маючы на ўзведзе капельку сваіх метадычніціў у працу якіх нашага раёна.

Знізу мы павіяны штурханы свае вышынныя арганізацыі к тым запа-трабаванням, якіе неабходны вёсцы. Можа, наша раёная ячайка Мопр’у ўсім ячайкам парадаў выліцца газеты «Сав. Бел.» і «Бел. Вёска», — тут вяліцца ажыццяўленыя працы ячайкі распаўсюджаныя газет.

Весь мой жыццёўкі волыт на пазашкольной працы.

В. Мезин.

Аб распаўсюджаньні газэт.

(Сымілавіцкі раёён, Меншчына).

Я вусім згоден з таварышам Нечапай («Савецкая Беларусь № 79), што распаўсюджаньне газет вельмі добра можна было — павесіці прац агітацію як сабрамі с. савету, так і паштавікамі. Во сялянін вёсکі яшча да гэтага часу не зразумеў вялікай карысці газет.

Газеты выліцца толькі хаты-чытальні і сяляне перадавікі.

Треба павесіці належную агітацію і даказаць вялікую карысць ад газет, каб было не менш даць газеты на 10 сялянскіх двароў.

Выліцка газет у Сымілавіцкім раёне

яшча даволі слабая. А гэта тлумачыцца тым, што сяляне яшча мала ўзела-і значэнне газет. Нават ёсьць яшча

такія вёскі, у якіх ніякі ніводнага эк-зemplяляра газеты.

Багун.

Наш рост у лічбах.

Гандаль в Францыі.

У 1923-24 годзе агульны зворт замежных гандаль ССР з Францыі складаў 16,9 міліёні рублёў (выніз — 14,6 міліёні рублёў, узвоз — 2,3 міліёні рублёў), у 1924-25 г. — 31,2 міліёні рублёў (выніз — 22 міліёні рублёў, узвоз — 9,2 міліёні рублёў). Выніз павялічыўся па такіх групах: лес, на-сельніцтва, нафтапрадукты. Усамененне — узвозу прышло на корыўную мару, хімічныя прадукты, распылінне масла, ражнавалюровыя металы, фізичныя і хімічныя прылады і пра-параты, паперу, папяровую ткаціну, аўтамабілі, шаўковую ткаціну, сельска-гаспадарчыя машыны і ішч.

Забясьпечаныя прымесловасці кваліфі-каванымі рабочымі.

На білжайшыя трох гады (1926, 1927 і 1928 г. г.) прымесловасці патрэбна будзе 345.800 чалавек кваліфікаваных рабочых

Весткі адусюль.

На зъезд прафсаюза ССР прыедуць ангельскія тава-рыши.

Прэзыдым УЦСПС запросіць на зъезд прафсаюза ССР прадстаўнікоў ангельскіх прафсаюзаў. Зъезд адбудзе-цца ў канцы сёстакага году.

«шырокі» демакратызм. Сардечнаму альянсу ніколькі не пярэчыць маленчкі «сацыялістичны» жэльцік эсэраўных абібокаў, якія хотуюць прычыніць сялянству тэрмін «працоўнае». Пры чым тут «працоўнае», які па іхнаму перакананью

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Плянава будзем працу.

(Шацк, Меншчына).

У канцы сакавіка адбыўся пленум Шацкага райвыканкаму. Між іншымі пітаннямі, оталла зацверджанне пляну працы райвыканкаму на будучы год. Старшыня адзначыў, што ўжо са студзенем месяца праца вядлася бяз пляну, што было значнае перапло-даю. Плянам мінулага году на быті зраблены такі галоўны момант, як перавыбарны кампітэт узвеснілі кампаніі, сельсаветаў, пасяльных кампаній, каштаковы тэрмін збору сельска-гаспадарчага падатку і інш.

Уся гэта праца да гэтага часу вя-
ла сістэмай. Ралтоўна наступаючы кампаніі праходзілі на вусім здаваль-
люча, так, напр., кампанія перавыба-
раў, прыбылі і здачы адчынілі ўзве-
ту сельсаветаў да падаткове кампаніі,
у вязкую в чым паступленне падатку
ня было дэталёва вывучана і, урашце, к
канцу тэрміні здачи ёсьць значны
процэнт наядомік. Прывіна гэтага
таго, што калі некаторыя слянне вда-
валі падатак поўнасцю, другія не

Пачынаем скарыстоўваць прыродныя багацьці.

Арганізаціі вытворчое таварыства.

(Ратансі сельсавет, Заслаўская р., Меншчына).

У Ратансі сельсавете ёсьць шмат
прыродных багацьці, якіх дагутуль
никто не скарыстоўваў. Ёсьць да 200
звесцін, мо і больш торфу, сельсавет
лемкі глины і нават краўды ля вёскі
Струг і Петраў. Думка слянне, якіх
скарыстоўваць прыродных багацьці
на месцы, штырхнула слянне да арга-
нізаціі вытворчага таварыства.

Сіпарш арганізаціі ўдарная
ініцыятывая група па арганізацыі та-
варыства па агнітрываламу будаўні-
цтву: сабры групы началі разъяжджаць
на вёскі і растлумачваць сілінству
значэнне гэтага таварыства.

Вынікала шмат спрэчак, і ёсць тэ-
сіянне агаджыўся, што такое т-ва неаб-
ходна, бо селянін патрабуе торфу, цеглу,
чарапіца і інш. Слянне агаджыўся,
што вони хату наврываць чарапіцай,
набудаваць некалькі чагельнай і ёсць рас-
прапоўду краўды.

Прада наладжавацца, можна спа-
дзявацца добрых вынікаў.
Усе сельсаветы, бярэце прыклад.

Ідзём к новаму жыццю.

(Строчыцкі с.-с., Самахвалавіцкага раёну, Меншчына).

Вёска Рылаўшчына знаходзіцца
усюю ў 3 віятох ад Менску, але
жыццё тут ішло старымі шляхамі.
Толькі ў апошнія часы мала пама-
зу начала разгортаўца культурна-
асветніцкая праца.

У ёсць хата-чытальня і
клуб, ходы нядобра аbstалаваныя. Гэ-
та адзіны асродак культурна-асвет-
ніцкай працы, вакол якой гуртуюцца ўса-
сьядомі, перадаваю моладзь і слянне
тэхнікі. Тыя буйствы, п'янства, якое мела-
мецца некалькі год таму назад, пама-
зу начала въвікаць, уступаючы
месца новаму, культурнаму росту
вёсکі.

Добра наладзіў працу хаты-чы-
тальні вельмі цажка в тое прычыны,
што хата-чытальні і клуб въміш-
аўца разам са школаю ў 100 саж. ад
вёсکі, паміж якім ў часе разыўлюць
ці сінекіх завей вімою немагчымы
дайсці.

Яшчэ ў студзені м-цы слянне на-
ходзе паднімлі пытаванне аб арганіза-
цыі малочнай арцелі, бо насіць кож-
наму ў горад 2—3 літры малака на
весьні.

Слянне даді згоду, але калі дайшо-

Пажарная справа ў Магілеўшчыне.

(Вынікі ёсці следаванія пажарных дружын).

У падыягу 10 днём предстаўнікі цэнтраль-
нага пажарнага аддзела рабіў ёсці следавані-
е стаўніц пажарнае аховы Магілеў-
шчыны. Абследаванне мела на мясе вяс-
ніца пажарную ахову і пажарнае
справы. На відлік жаль, стаўніцам было
выніченае душа малада, бо праца акуроваага
пажарнага аддзела пастаўлена блага.

Апэўзячо працу пажарнага аддзела
тэхнічнай, што пажарны аддзел слаба віроваў пажарным арганізацыямі ак-
ругі, з месцамі бліз, бліз гаёў, сянянін, арганізаційная праца пастаўлена блага драніні,
тэхнічнай пастаўкі справы ў сельскіх дружын зусім не давільняючы.

У акруге ёсьць 165 даброўцовых пажар-
ных арганізацій, веё частка іх на мае пажарнае інвентару.

Сельскі пажарныя дружыны выказываюць
актыўнасць, якіх аховы ўніверсітату.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын
выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем пажарнага

заснаваніем пажарнага аховы.

У часе ёсці следаванія сельскіх дружын

выніченае, што многія дружыны зусім не
ведаюць пра дзімогу і алёгкі, якія даде
дзімі ж ва сельскіх пажарных дружынам іх
сабры, якія са атрыманіем п

Выборы ў Менскі гарсавет.

Рабочыя электрастанцыі па-
слалі пэўных працаўнікоў.

Клуб электрастанцыі перапошнен.
Замест 55 проп. мінуму на сход
зявілася 65 проп., рэшта на дэяжур-
стве як варстатаў.

У паднаважаны т. Нікіні давладна
азнаміў выбарчы сход у інструкцый-
ны выбарчай камісіі. Т. Якабсон зачытаў
накав депутатам гарсавету. Рабочыя
Ліпец увёс дадатковы пункт да наказу
да арганізацыі хуткай медыцынскай
дапамогі ў начную пару. Усе рабочыя
дружна падтрымалі працаўніцу т.
Ліпецца, бо воччу вельми пажжа даві-
ца ад амбулаторыі медыцынскай да-
памогі.

Пачынаюцца персанальныя выбары
депутатаў. Усе рабочыя давладна зва-
юць сваіх депутатагаў і ўсе аднаголосна
выбіраюць вызначаных кандыдатаў.

Абраны наступныя таварышы: Клі-
мович (рабочы), Адамович (старшыня
СНК), кандыдаты—т. т. Чахоўскі і
Ліпец.

Дружныя выбары.

(Сарод прац. гандлёвых установ).

Інструкцыйныя выбары звязаліся дружна (85 проп.
выбарчыкамі).

Т. Танкашчукраў азнаміў сход з ін-
струкцыйным выбараў.

Прыступныя ўноўлі наступныя да-
нінені да наказу: трэба правесці
рух конкі на самыя адлеглыя акраіны,
дае жывуць рабочыя і служачыя; другі
пункт патрабуе барацьбы ў п'янствам
і прастытуціі; трэці—пашырэнія
школ для падрыхтоўкі настаўнікаў па
праядзенію больш рапчуца белару-
сіці.

Выбары праведлівіся персанальна;
депутатамі абраны т. Рубанец, канды-
даты—т. Перальман (жанчына, бес-
парт.).

Больш увагі рабочым маско- вага транспарту.

У маленькае і цеснае памяшканье
Управы масcovага транспарту набра-
лася шмат людзей: тут і рабочыя і іх
жонкі.

Тай. Эйдельман зачытаў наказ да-
ннага т. І. Гарсавету.

Рабочыя скардзяцца, што іныя мала
зарабляюць, і што «Допр» робіць кан-
куранцыю. Треба, каб гарсавет дапа-
мог ім у гэтай справе.

Далей, некаторыя рабочыя праца-
юць унесьці ў наказ, каб направіць

Рэжым эканоміі ў папяро- вой прымісловасці.

1.250 000 рублёў на будаўніцтва — Скарачэні ў Беларускім Папяровым Трасце даюць 12 000 руб. эканоміі.—
Вытворчасць адстае ад заработка.—Цяжкае становішча з
сыр'ем.

Цяжкае становішча папяровасці
Беларусі тлумачыцца тым, што яна мае старое і благое аbstалі-
ваванне, і тым, што наша прымісло-
васць залежыла ад загранічнага сыр'я.
Гэта выклікае неабходнасць чым хут-
чай пераабтольваць нашы фабрыкі і
пабудаваць новы дрэвамасны завод,
які дасыць магчымасць нашым фаб-
рыкам абыходзіцца без загранічнага
сыр'я. На пераабтольванні і пабу-
дову ў гэтым годзе будзе адпушчана
1.250.000 руб. Пуск новых машын,
набудова турбін і установка новых
закамбіліў дасыць магчымасць значна
паваліць пагрузку фабрык.

Зразумела, што гэтыя мерапрыём-
ствы не даюць належных вынікаў і
ні зменшыць сабекшт прадукцыі, і
ні ў папяровай прыміловасці на
будзе рапчуца праведлівіца рэжым экан-
оміі.

Беларускі Папяровы Трасц ужо
канкрэтныя захалы да ажыццяўлен-
ня рэжыму эканоміі. 1 красавіка Трасц
екарапці 7 чалавек аблугоўваючы аль-
міністрада Інага персаналу і працаў-
ніцтвага каня. Гэта дасыць эканоміі
12 000 руб. у год. Значна скорочаны
тэлеграфны і телефонны выдаткі.
Фабрыкам дадзен загад максымальна
екарыціць колькасць камандыровак.

У бычы час на прадпрыемствах,
з метаю скірачэння, пераглядаюцца
штаты. Колькасць служачых у адно-
сінах да рабочых складае 13 проц.
Гэты працоўнікі павінен быць абавязко-
ваў зменшан.

Як і ў іншых галінах, у апошні
час прадукцыянасць працы ў папя-
ровой прыміловасці адстае ад зараб-
кі.

Так, у парычнані з апошнім кварталам 1924-25 г., прадукцыянасць
працы ў 1 квартале 1925-26 году па-
звалічылася толькі на 5-7% проп., а
заработка—на 8-8.7 (у адносінах да
зялёна 1924-25 году маем вусім пропі).

АБ ЛЕТНІЯ ПРАЦЫ ШКОЛ СЯЛЯН- СКАЙ МОЛАДЗІ.

Нар. Кам. Асьветы і ЦК ЛКСМБ
апрацавалі для школ сялянскай мола-
дзі парадак летнія працы ў сёл. годзе.

Гэты парадак зводзіцца да наступнага:

1) Летнія працы школы—з 15 мая па 15 ве-
нцыя, у які час праводзяцца прак-
тычныя заняткі ў полі на школьнай
земельнай землі, падтрымкі прады-
гісторыі тэрміну вучні ШСМ павінны
быць зволнены на аднін месяц на
свой гаспадарку з дзеялістамі
школьных заданін.

2) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

3) Перад канчаткам павінны ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

4) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

5) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

6) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

7) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

8) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

9) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

10) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

11) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

12) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

13) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

14) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

15) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

16) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

17) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

18) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

19) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

20) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

21) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

22) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

23) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

24) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

25) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

26) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

27) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

28) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

29) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

30) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

31) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

32) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

33) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

34) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

35) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

36) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

37) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

38) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

39) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

40) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

41) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

42) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

43) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

44) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

45) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

46) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

47) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

48) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

49) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

50) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

51) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

52) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

53) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

54) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

55) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

56) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

57) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

58) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на групкі

59) Аслабаніцца вучні ў падтрымкі
школьных саветаў, на